


НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ  
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



## *Замкі Беларусі:*

*пытанні рэканструкцыі і выкарыстання*

---

**ПРАГРАМА КРУГЛАГА СТАЛА**

**Мінск, 18 красавіка 2019 г.**

**Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Інстытут гісторыі  
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры**

**Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь**

**ПРАГРАМА КРУГЛАГА СТАЛА  
ЗАМКІ БЕЛАРУСІ: ПЫТАННІ РЭКАНСТРУКЦЫІ І ВЫКАРЫСТАННЯ**

**Мінск, 18 красавіка 2019 г.**

ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”  
(вул. Сурганава, 1, корп. 2, пак. 302)

**11.00 Пачатак працы круглага стала.**

	<b>Лакотка Аляксандр Іванавіч</b> - акадэмік, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі	Уступнае слова да ўдзельнікаў круглага стала
	<b>Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч</b> – акадэмік, старшыня Прэзідыума НАН Беларусі	Зварот да ўдзельнікаў круглага стала
	<b>Каваленя Аляксандр Аляксандравіч</b> – член-карэспандэнт, адэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі	Зварот да ўдзельнікаў круглага стала
	<b>Шарамецьёў Сяргей Іванавіч</b> – намеснік Міністра культуры Рэспублікі Беларусь;  <b>Хвiр Наталля Дзьмітрыеўна</b> – загадчык Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	Зварот да ўдзельнікаў круглага стала

**Даклады:**

<b>1</b>	<b>Марзалюк Ігар Аляксандравіч</b> , член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў	“Замкі як важнейшае месца гістарычнай памяці і нацыянальнай тоеснасці беларускага народа”
<b>2</b>	<b>Чарняўскі Ігар Мяфодзьевіч</b> , сябра Праўлення фонду “Культурная спадчына і сучаснасць”; <b>Сатоніна Марына Мікалаеўна</b> , кандыдат юрыдычных навук, загадчык сектара прававога забеспячэння сацыяльна-эканамічнага развіцця Цэнтра дзяржаўнага будаўніцтва і права Інстытута эканомікі НАН Беларусі	“Помнікі абарончага дойлідства: міжнародны аспект прававой аховы”

**Абмеркаванне.**

**12.30 Перапынак.**

## 12.45 Працяг працы круглага стала.

Даклады:		
1	<b>Папко Вольга Мікалаеўна</b> – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў	“Адаптацыя замкаў для патрэб музеяў”
2	<b>Бажэнава Вольга Дзмітрыеўна</b> – доктар мастацтвазнаўства, прафесар кафедры мастацтваў і асяроддзевага дызайну факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ	“Беларускія замкі рэканструкцыя і актуальнасць захавання руін”
3	<b>Карпук Андрэй Міхайлавіч</b> – загадчык архітэктурнага аддзела № 1 праектнага філіяла ААТ “Белрэстаўрацыя”	“Канцэпцыя кансервацыі Навагрудскага замка”
4	<b>Мяцельскі Андрэй Анатольевіч</b> – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі	“Археалогія пры аднаўленні замкаў”
5	<b>Волкаў Мікалай Аляксандравіч</b> – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі	“Праблема аднаўлення аўтэнтчнага выгляду замкаў на падставе пісьмовых і іканаграфічных крыніц”

Абмеркаванне.

Вынікі і рэзалюцыя.